



ПАРТЫЙНА ЕЖЫЦЦЕ

КОМУНІСТЫ—ВАЖАКІ СПАБОРНІЦТВА

(Гутарка з сакратаром партбюро Віцебскай чучола-трынтацінай фабрыкі імені Клары Цэткін С. Ю. Рафелсон)

Пастава ЦК ВКП(б) аб складанні XVIII Усеаўсёўнай партыйнай канферэнцыі выклікала сярэд рабочых і тэхнічнай інтэлігенцыі нашай фабрыкі вялікі вытворчы ўздым. Да знамянальнага дня акцыяны канферэнцыі калектыву фабрыкі абавязаліся даць краіне звыш плана 35.000 пар чучола-пасочных вырабаў і 7.000 кілаграмаў палатна.

У пыхі і брыгадах шырока разгарнулася сацыялістычная спаборніцтва, перадавымі якая з'яўляюцца камуністы. Знамята стыхаўца трынацінага пыха калдыт парты тав. Серафімаў, якая працуе на 8 машынах 40 сістэм, замест прадуцтва пыхы 100,2 кілаграма галадка палатна выпуская за змену да 125 да 150. Высокую прадукцыйнасць працы паказвае стыхаўца канцят парты тав. Вайбоў. На 4 машынах 20 сістэма яна замест 75,98 кілаграма пачоснага палатна па норме дае 118. На выраб пыхы прэс-узроўнага палатна выцягваюць пачосныя тав. Машкоў. Абслугоўваючы 4 машыны 16 сістэм, яна замест 55,67 кілаграма па норме дае 68—70 кілаграмаў.

У чучолю пыху разгарнуўся выдатны рух за выпуск 80 пар пасоку з кожнай машыны. Высокай прадукцыйнасцю ўжо дасягае стыхаўца тав. Мязьвезева. Чэпкі і Пшчэпкі. Абслугоўваючы па 4 машыны, яны штодзённа вырабляюць па 320 пар пасоку.

Асабліва хочацца адзначыць бліскучую працу пыхы стыхаўцаў стыхаўцаў рэкардсмен тав. Райман і Вароб'еў. Працуючы па больш павялічанай зоне — 5 машынах тав. Райман сістэматычна выпускае 400 пар пасоку. Такую рекордную выцяжку яна не ведае ні адно чучолае прадпрыемства. Не памнога адстае ад яе праслаўлена стыхаўца тав. Вароб'еў, якая таксама абслугоўвае 5 машыны. Сваю рекордную выцяжку тав. Райман і Вароб'еў прымусілі ў пачатку года любімай машынавай — у чысьці XVIII Усеаўсёўнай партыйнай канферэнцыі.

У снежні мінулага года на фабрыцы праходзіла партыйна-тэхнічная канферэнцыя, на якой быў выдзялены рэкордны вытворчы перамогаў у вытворчым тэхналогі. Зараз увага партыйнай арганізацыі звернута на рэалізацыю вытворчых канферэнцыйных мерапрыемстваў. У трынацінай пыхы на 18 машынах дазваляе ўсталяваць 5-ю сістэму, што на 15 проц. павялічвае выцяжку. У чучолю пыху на 8 машынах усталявалі спецыяльныя прыставаккі, якія даюць магчымасць працаваць без адзіяных грузаў. Гэтае мерапрыемства таксама павялічвае прадукцыйнасць кожнай рабочыні на 1,5—2 процанты.

Фабрыка насіваецца новым абсталяваннем. Гэтымі днямі прыбыла быстраходная машына «МБТ», якая пэўна будзе ўстаноўлена і пухчала ў аэспластацыю. Гэтая машына дае ў пыхі разую большы прадуктыўны чым звычайная шпульна-машына машына. Прыставаккі тавары да мантажы 4 трынацінай машыны сістэма «Інтэрлок»; у выніку гэтага фабрыка зможа прыступіць да вялікай дэбортнага, не распускаючыся палатна, і дучага на пашу верхняга адзення.

У бягучым годзе нашай фабрыцы прадэцкія вышлі чучола-пасочных і трынацінай вырабаў на 18.126 тыс. рублёў, на пухтара мільёна рублёў большы шавы мінулага года. Апрача таго, нам трэба будзе асвоіць новыя віды вырабаў — фільмаксы палатна і папроўны начос.

Вытворчая праграма 1941 года абмяркоўвалася на агульнафабрычным і пыхых партыйных сходах, а таксама на рабочых чыхах. Партыйны і неапартыйны большыя фабрыкі, слуючы сваёй даўно ўсталяванай традыцыі—працаваць па-стаханавску, пад кіраўніцтвам сваёй партыйнай арганізацыі паспяхова зааганізаваў гэтую сустрэчу XVIII партыйнай канферэнцыі, за новыя вытворчы перамогі ў славу сваёй любімай радзімы.

Вялікі вытворчы ўздым

(Гутарка з сакратаром партбюро Віцебскага ігольнага заводу імені 20-годдзя БССР тав. Х. А. ШКЛЯР)

Мыслі і думы ўсяго калектыва нашага заводу зараз накіраваны да аднаго: як можна лепш і дастойней сустрэць XVIII Усеаўсёўную партыйную канферэнцыю. Партыйная арганізацыя заводу, абмяркоўваючы выпкі спянаўсёўскага пленума ЦК ВКП(б), вырашала рэзакратыўныя меры прыняцця, накіраваныя на далейшае павялічэнне выпуску прадукцыі, павышэнне яе якасці і зніжэнне сабекошту.

Асабна ўвага камуністаў была накіравана на хутчайшую рэалізацыю рашэнняў партыйна-тэхнічнай канферэнцыі. Па гэтым пытанню яны, па ініцыятыве партбюро, былі прывезены на радыянаструктураў, тэхналогі, рацыяналізатары, стыхаўцаў, а таксама вытворчы нары на пыхах. Многа мерапрыемстваў, якія былі вырашаны на партыйна-тэхнічнай канферэнцыі, ужо ажыццэлены. Па прапанове пачальніка канцятальнага пыха члена парты тав. Астроўскага, павялічана рубка пачоснай пыхы. На працягу года гэта зэканоміць 9 тон даражкачучолага дрогу.

Нам таксама вырашана адно з асабліва важных пытанняў, на якім доўгі час працавала тэхнічная мысьль. У выніку ўдасканалення тэхналогі ў катальным пыху мы зможам мікшавань тухну пачосных іголак.

На заводзе павялічылася прадукцыя катальных рацыяналізатарскіх працоў. Дзім рацыяналізатар заводу тав. Кавалёў, унёс 4 рацыяналізатарскія прапановы, накіраваныя на павышэнне работы прэсавальнага заводу.

Свае рацыяналізатарскія прапановы — піша тав. Кавалёў. — я прымусіла прадэцкія XVIII Усеаўсёўнай партыйнай канферэнцыі.

Устае за час пасля акупакавання пададзена ЦК ВКП(б) аб складанні XVIII партыйнай канферэнцыі наступна 15 новых рацыяналізатарскіх працоў. Прадэцкія чучолае вялікую катальнасць для заводу.

Множыцца лік дзвухціжыў. На працягу першых 12 дзён студзеня колькасць

Нарада скончальных вывучэнне „Кароткага курса гісторыі ВКП(б)“

ВШЕБСК. (Нар. «Звязды»). Акцёрскі райком ЦК(б) гор. Віцебска правёў нараду групы таварышоў, скончальных вывучэнне «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)». Таварышы абмяняліся вопытам самастойнай работы па агульнае рэвалюцыйнай тэорыі і патрабавалі ад райкома партыі сістэматычнай дапамогі ў вучобе.

На нарадзе выступілі т. Кіберт—работнік фінансавага тэхнікума, Касой — выкладчык гісторыі політэхнікума, Рудольскі—работнік швейнай фабрыкі «Спаг Індустрыялізацыі», Бузымін — работнік Дзяржаўна, Мароз—наступіца 44-й сярэдняй школы і іншыя. Выслушаныя на нарадзе Кароткага курса адукацыя вялікую патрэбу ў метальным указаннях на далейшай самастойнай работе над павышэннем сваёй тэарэтычных ведаў.

Таварышы выказалі жаданне, каб гаралскі Дом партыйнай асветы свае лекцыі будавалі з улікам узорных запірабаваных партыйнага актыва і інтэлігенцыі. У прымяненні вышесказа прапановы аб арганізацыі шырока лекцыі на пыхах, звязаных з гістарычнымі рашэннямі XVIII з'езда ВКП(б).

Выступішыя ў канцы нарады інструктар аддзела прапаганды і агітацыі ЦК ВКП(б) тав. Гурэвіч і сакратар Акцёрскага райкома ЦК(б) тав. Стодніа далі таварышам рад канкрэтных указанняў аб іх далейшай работе над вывучэннем твораў класікаў марксізма-лэнінізма.

3. ЛАРЫСА.

Абласная нарада рабселькору

ВІЛЕЙКА. (Нар. «Звязды»). 12 студзеня адбылася нарада рабселькору, рэдактараў наспенных і рабінных газет і аўтарскага актыва абласной газеты. На нарадзе прысутнічала 123 чал. Сакратар абкома КП(б) тав. Грук падарыўшы выпіскі работы рабінных і наспенных газет у часе выбарчай кампаніі і расказаў аб іх далейшых задках.

Удзельнікі нарады падзяліліся вопытам сваёй работы. Рэдактар наспеннага Мясамініца — Ільінер тав. Вайлоў (Гамбюльскі раён) расказаў, як іх газета асвятляе выкананне сацыялістычных абавязанстваў, узятых рабочымі ў чысьці XVIII Усеаўсёўнай партыйнай канферэнцыі.

Наша наспенная, — гаворыць член рэдакцыі наспеннага тав. Асмалюкскі (старшы арганом МТС Маладзечанскага раёна). — сістэматычна паказвае работу лепшых трактарыстаў, крытыкуе

Агульнаадукацыйная вучоба партактыва

ВЕТКА. 15 студзеня. (ВЭТА). Райком КП(б) арганізаваў вучобную школу для павышэння агульнаадукацыйнага ўзроўню

ка іх будуча без дастаткова ўліку запатрабаваных нашых кадраў. Маза чучола лекцыі па гісторыі СССР, літаратуры, прыродазнаўству.

У зале раёнаў з лекцыямі і дакладамі выступаюць сакратары РК КП(б) і кіруючыя работнікі, таварышы, якія скончылі вывучэнне «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)». У Дзісьце выступіла з дакладамі сакратар РК КП(б) тав. Прохараў, у Вілейскай гаралскай партарганізацыі часта чытаюць лекцыі прапару тав. Туракі, сакратар абкома ЛКСМБ тав. Дзімрыў, наступіца сярэдняй школы тав. Патроўска. Сакратар пярэдняй партарганізацыі Маладзечанскай міншчы тав. Шышкоў за апошні час значна выраі, ім працягваюць лекцыі на тэмы: «Партыя большымі ў перыяд падрыхтоўкі і рэалізацыі Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі» і «Ленін і Сталін аб зьзяраванні».

Аб вялікай цікавасці саучакоў да лекцыі сведчаць шматлікія пытанні, задаваемыя лектарам. Як правіла, усе лекцыі, якія чытаюцца лектарамі абкома КП(б) павялічаюць абмяроўваючы на лектарскай групе. За час існавання абмеркавання 15 лекцыяў. Некаторыя лекцыі абмяроўваючы работнікамі аддзела прапаганды і агітацыі абкома КП(б).

Слава яшчэ ажыццэўляецца кантыву за якасцю лекцыі і дакладаў, з якімі выступаюць аяццатны лектары і класічныя райкомы партыі. Былі факты прыцягнення і вульгарызмаў ў лекцыях, працягнутых працягнутымі Цэнтральнага савета дзвухціжыўнага.

Напрыклад, лектар Цэнтральнага савета Кавалёўскі прачытаў некалькі лекцыяў у розных раёнах абласці на тэму «Марксізм-лэнінізм аб раліі». У іх не было догіт і звязаных і ізаляваных, былі запущаны неадзіяныя фармулёўкі. Такія лекцыі не

У ІНТЭРСАХ РОСКВІТУ КАЛГАСА

ОРША. (Па тэлефону). Пастава СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб дадатковай асветы працы калгаснікаў за павышэнне ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур і прадукцыйнасці жывёлагадоўчы на Украінаіскай ССР знайшла жывы волюк сярэд калгаснікаў Аршанскага раёна.

Райком партыі сумесна з спецыялістамі райсамадзела расправаў канкрэтыя мерапрыемствы па ажыццэўленню гэтай паставы партыі і ўрада прыставаўна да ўмоў Аршанскага раёна.

У якаў кансультацыі правезена нарада перадавых ураджайнасці і жывёлагадоўчы. Старшыня сельсаветаў «Чырвоны Берат» тав. Гурэвіч расказаў, як у 1940 годзе арганізаваны калгас «Чырвоны Берат» атрымаў сярэнь уражэй зэрнавых з кожнага гектара 21,17 цнт., і сярэнь уойнасці на кожную фуражную карову — 1,831 літр малака.

Старшыня калгаса «Станіскі зялік» тав. Чарныскі расказаў, як звышпана калгаса тав. Крыштоў у гэтым годзе аблаіла сярэнь уражэйна кожнага гектара на 21 цнт., ячменю — 18 цнт., пшаніцы на 16 цнт., аўса — 12 цнт. і бульбы — на 160 цнт.

Нарада перадавых ураджайнасці і жывёлагадоўчы заверзіла вырашаванні мерапрыемствы па ажыццэўленню паставы партыі і ўрада на Украінаіскай ССР па ўмовах калгасаў Аршанскага раёна.

Е. ЖУНОУСКІ.

Комунальна-жыллёвая гаспадарка ў Баранавіцкай абласці

У Баранавіцкай абласці ў мінулым годзе многа зроблена для павышэння комунальна-жыллёвай гаспадаркі і быту працоўных. На ўпарадкаванне гарадоў, рабінных цэнтраў і на жыллёвае будаўніцтва было адпущана 3 млн. 668 тыс. руб. з дзяржаўнага і маспывага бюджэтаў.

Пабудаваны новыя дамы агульнай плошчай ў 2,925 кв. м., арамантаваны 49,302 кв. м. жыллой плошчы.


У дзвядцяті раёнах абласці абсталявана 30 гаспінці. Пабудавана шэсьці комунальных лазняў. Арамантаваны 7 і пабудавана адна новая аэрастаражыня.

У гарадах і рабінных цэнтрах абласці забудавана 45.500 кв. м. вуліц.

Асабліва добра працавалі Слоніскі, Дзіскі і Юрацінскі камісы. Разам з тым, трэба сказаць, што Баранавіцкі, Стаўбішскі, Валожыцкі, Раўнскі камісы не справіліся са сваімі абавязкамі. Іны не асвоілі як належнае сродак, адпущаны на комунальна-жыллёвае будаўніцтва.

Яксь рамонт жытфонда, асабліва ў Баранавічах, Віцебску, Далучынах грубыя парушэнні фінансавы дэспіцыяны — пераплаці за будаўніцтва, на рабочай сімле. Рамонт праводзіцца без кантрасаў і праектаў.

М. ЛУГАЦОУ, старшыня абласной планавай камісіі.



Н-ская часта ЗахАВА. Выдатнік баявой і падрыхтоўкі малодшых камандзір аўдэла С. Жоджына. (Фота ВЭТА).

НА ТЭМЫ ДНЯ

БУДАЎНІЦТВА ПАМЯШКАННЯЎ ДЛЯ ЖЫВЬЕЛ Ў КАЛГАСАХ

У справе павышэння прадукцыйнасці жывёлагадоўчы вялікае значэнне мае абсталяванне добрых памяшканняў для жывёлы: кароўнікаў, капошніаў, свінарнікаў. Выходзячы з гэтага, урад аказвае калгасам усмерную дапамогу ў будаўніцтве новых жывёлагадоўчых пабудоў і рамонтных стыхаў. На гэтую мэту сельгаспадарчым аргелам штогод адпускаяцца вялікія крэдыты, неабходныя будаўнічым матэрыялам.

Аднак у многіх калгасах планы будаўніцтва з года ў год не выконваюцца, асобныя аб'екты «будуюцца» па 4—5 год. Адпущаныя дзяржаўнай крэдыты, як правіла, поўнасьцю не асваіваюцца. План будаўніцтва памяшканняў для жывёлы ў 1939 годзе па рэспубліцы выканана ўсяго толькі на 53,2 проц., за 1940 год — на 63 проц., з адпущаных крэдытаў у суме 3.700 тысяч рублёў асвоена толькі 1.492 тысячы рублёў.

Горш за ўсё выконваецца план будаўніцтва ў калгасах Віцебскай абласці. За 1940 год пабудавана каля 40 проц. памяшканняў, прадуцтважых пшанам. А ў калгасах Сіроцінскага раёна гэтай Віцебскай абласці на прыгнгу 1940 года не закончана будаўніцтва ні аднаго аб'екта. У Дзісьвінскім раёне за 1940 год закончаны толькі адзін скотны двор і адна капошніа.

Можна прывесці аналагічны прыклады з іншых раёнаў рэспублікі. 3-за адпущаных каношні ў калгасе «Чырвоны Кастрычнік», Старобінскага раёна, больш 100 кароў зыходзіцца ў пашні розных, не абсталяваных памяшканняў. Будаўніцтва агульнай каношні на 80 гадоўнагаўна ўжо больш 5 год. Многа будаўнічых матэрыялаў раскідана.

У калгасе «1 з'езда калгаснікаў-ударнікаў», Мінскага раёна, «будуюцца» кароўнік з 1936 года і ніяк не закончаны агу. Трэці год будуюцца каношні ў калгасе «Дзень уражэй», Прапойскага раёна.

Такіх прыкладаў многа. Іны сведчаць аб тым, што рабінны арганізацыі мала ўвагі ўдзяляюць гэтай важкай справе. Невыкананне планаў калгаснага будаўніцтва ў Наркамземе БССР аб'ясняюць недахватам будаўнічых матэрыялаў. Аднак справа не ў гэтым. У кожным раёне ёсьць многа магчымасцей для скарыстання місцовых рэсурсаў, місцовых будаўнічых матэрыялаў. Але нішто гэтым пытаннем ўваўб'е не займаюцца.

Усім непатэнцыйна, каі з года ў год у асобных калгасах астаепа многа аб'ектаў, не закончаных будаўніцтвам — так званыя перахалачычы будоўлі. Такія няправільна практыка прыводзіць да таго, што сотні гаспадарчых памяшканняў «будуюцца» годамі, а жылля ў многіх калгасах зыходзіцца ў непрацягваючых будынках.

СНК БССР і ЦК ВКП(б) у сваёй пастапове «Аб становішчы грамадскай жыллёва-

гадоўлі ў калгасах БССР» абавязваюць партыйныя, совекія і жыллёвыя органы забяспечыць у студзені 1941 года сьмячачне будаўніцтва жывёлагадоўчых пабудоў згодна плана 1940 года. Гэта—неадкладная задача, на выкананне якой неабходна аблігаваць усіх калгаснікаў, калгасніці спецыялістаў сельскай гаспадаркі.

КУЛЬТУРНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ КІНОГЛЕДАЧА

Совекі глядзяць любіць кіно — самае масавае з мастаўцаў. Даводі сказаць, што за 1940 год кінотэатры Мінска павялаа два з палавінай мільёна чалавек. Кінотэатры заўсёды перапоўнены.

Але як сустракаюць там глядзача? Шччакае яго культурнае абслугоўванне? Ці можа ён па пачатку сеанса карысна і цікава правесці час?

На жаль, на гэта адміністрацыя кінотэатраў зьвяртае мала ўвагі. Дырэктараў, якіх відавч, цікавіць у першую чаргу пытанні касы: колькі, на якім сеансе і ў якую пачу працава білету?

У дзень кінотэатры Мінска «Чырвоны зорка» сьпеня абшарпаны, брэнца, Пухары на крэслах сабіраю, і нішто не падуае іх аднавіць. Глядзя павінен на сялах былых паліскаў усталяваць сваё месца. Над чытальнію аўдэста самы горшы накой. У гэтай чытальні пэсна, іаўтуьна. Боярэпа 15—20 чалавек, і ўжо няма дзе павярнуцца, любіць шамак, шамакаў і дамно павіны пухал больш пыходзячыя меса для гэтых заняткаў. Газеты тут — палітвінны даўнасі, журналы — трохіа каарала мінулага года.

Не лепш абстаіць справа ў кінотэатрах «Родна» і «Інтэрнацыяналь». У пэнтры Мінска стаіць кінотэатр «Сьвятла». У фойе няма нават дзе прывесці. Дзе само памяшканне пабова на які-небудзь склад. Не да таву рэспублікі мепь у самым пэнтры горда такі, з давоу сказаць, кінотэатр. Упраўжэнню на сьправах кінофікаці пара ўсуг'бэ палуаць аб гэтым.

Трэба таксама звярнуць увагу на работу бубетаў і кіноагарах. Іны павіны быць забяспечаны неабходным асартынтам каніцэрскай вырабаў і вол. Нельга перацьпэ тэкое становішчы, каі за бутаўляй сітро або крем-солы выстрайвацца чарга.

Асабліва дрэнна пастаўлена абслугоўванне глядзача ў раёне кінотэатраў перыферыі.

Культурнае абслугоўванне глядзача — важкайшая задача дырэктараў кінотэатраў. Совекі грамадзянін, прыходзячы ў кіно, павінен мець магчымасць па пачатку сеанса і газету пачытаць, і журналы прачытаць, і сыграць у шахкі або ў іаьно, і купіць што яму жадаеца ў бубене.

АРАМІЗУВАЕМ МАШАВА-АБОРННУЮ РАБОТУ

Круцючы рабінныя XVIII з'езда ВКП(б), партыйныя арганізацыі Беларускай абласці многае зробілі ў дзірме разгортвання машава-абароннай работы сярэд насельніцтва. Ствараны і працуюць масавае абаронны арганізацыі Асавіяхіма, Чырвоная вяржа, спартыўны таварыствы. У абласці ёсьць ужо 858 партыйных арганізацыяў Асавіяхіма, якія налічваюць звыш 24 тысяч членаў. 460 партыйных арганізацыяў Чырвоная вяржа налічваюць у сваёй ралых 18.780 чалавек. На прапрыемствах, на ўстановах і калгасах працуюць 289 пыхых калектываў фізкультуры.

За прапіншны 1940 год у абласці зладзілі нормы на значок ППХА першай ступені каля 10 тысяч чалавек. 5.674 чалавекі з'яўляюцца варахшылаўскімі стралкамі першай ступені і 236 — другой

КІМАУ, загадчык ваеннага аддзела Беларускага абкома КП(б).

Жыццё Чырвонай Арміі

Перадавое падраздзяленне

У Н-скай часті шырока разгарнулася сацыялістычнае спаборніцтва за дастойную сустрэчу XVIII Усеаўсёўнай партыйнай канферэнцыі.

Падраздзяленне тав. Гашчанка спаборнічае з падраздзяленнем тав. Жывадэра. Заклучаючы новы сацыялістычны запатар, падраздзяленне тав. Гашчанка павяло вынікі пярэдняй работы па адукацыю байцоў. Вышкі аказаліся бліскучымі. На стралябне атрымана агульнаа аўдэла «Зьдзяна», па стравой падрыхтоўцы «Добра».

Зараз наступіў велікі агітэцый перыяд байвой падрыхтоўкі — адукацыя дробных падраздзяленняў у зймовых умовах. Нарком

абароны Герой і маршал Саюза тав. Тімашэна паставіў задуу — зрабіць усялякім аддзяленнем, узвод, роту, батальён, полк.

Некалькі ісьць падраздзяленне тав. Гашчанка прывало ў зймовых лагерах. Байцы «амі пабутавалі зямляккі, самі гатавалі сабе страву, зьбіваюць валу з сьнегу. З спяхам яны выконвалі заданні: развоўка ў зймовых умовах іаьм і пачу абарона ружьжа, наступленне і атака. Маралі, завярху ніколі не знізілі бодзальнасці чырвонаармейцаў. Іны бліскуча перааодзілі ўсе пыхаскі.

3. ДУБРАВЕНКОУ.

Камсамольцы—выдатныя стралкі

У падраздзяленні, якім камандуе тав. Гашчанка (Н-ская часта Заходняй Асавіа Ганчарнай Акруці), шырока разгортнуа сацыялістычнае спаборніцтва ў чысьці XVIII Усеаўсёўнай канферэнцыі ВКП(б). Байцы і камандзіры ўдзілі на сабе абавязанства: павысіць якась байвой і палітычнай падрыхтоўкі і выдатна падрыхтавацца да зймовых стрэльбаў.

Свае абавязанствы байцы з чысьцю выконваюць. Дзім ў падраздзяленні аблісьць стрэльбы на першым практыкаванні «А».

Бьў халодны дзень. Першым на агнявы рубеж вышаў камандзір падраздзялення. Уздышы вінтоўку і патроны, ён быстра дэг, прымаіўся і пашава суспёў

У падраздзяленні, якім камандуе тав. Гашчанка (Н-ская часта Заходняй Асавіа Ганчарнай Акруці), шырока разгортнуа сацыялістычнае спаборніцтва ў чысьці XVIII Усеаўсёўнай канферэнцыі ВКП(б). Байцы і камандзіры ўдзілі на сабе абавязанства: павысіць якась байвой і палітычнай падрыхтоўкі і выдатна падрыхтавацца да зймовых стрэльбаў.

Свае абавязанствы байцы з чысьцю выконваюць. Дзім ў падраздзяленні аблісьць стрэльбы на першым практыкаванні «А».

Бьў халодны дзень. Першым на агнявы рубеж вышаў камандзір падраздзялення. Уздышы вінтоўку і патроны, ён быстра дэг, прымаіўся і пашава суспёў

М. ГЕРШМАН, нам. загадчыка аддзела прапаганды і агітацыі Вілейскага абкома КП(б).

ЛЕКЦЫЙНАЯ ПРАПАГАНДА У ВІЛЕЙСКОЙ АБЛАСЦІ

Больш 5.800 камуністаў, камсамольцаў і беспартыйнай інтэлігенцыі Вілейскай абласці ўвора павышаюць свой тэарэтычны ўзровень, распыраюць свой культурны кружвор. У дамогу вывучаючы «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)» абком КП(б) арганізаваў лекцыі, якія ўваішы ў пра

РЫХТАВАЦА ДА МАСАВАЙ АСУШКІ І АСВАЕННЯ БАЛОТ

Вышлі на расчыстку хмызнякоў

Калгасы нашага раёна ўдзяляюць вялікай колькасці неасвоеных зямель. Апроч тэрыторыі 14.000 гектараў, у тым ліку ў нашым калгасе 554 гектары. У мінулым годзе ў часе масавага паходу на асваенне новых зямель мы асушылі 125 гектараў балота і асвоілі 85 гектараў. З гэтай плошчы мы атрымалі 792 пэнтнера зернавых, 2220 пэнтнераў грубых кармоў, 150,8 пэнтнера пшанкі і 5,82 пэнтнера насення асушэнца. У выніку вага калгаснага прададзі ўраджаю больш чым у два разы. Дзялі мы працягам у гэтым «Звяззе» пісьмо біягасініцы калгаснікаў, якія заклікаюць пачаць масавы паход на ператварэнне балот у квітнеючыя палі і сенажаці. Мы горада падтрымліваем біягасініцы таварышчы. У гэтым годзе, як ніколі, разгорнулі масавую асушку спрадвечных балот. За 15 рабочых дзён мы вырадзем асушылі 250 гектараў балота; 150 гектараў балота асвоілі з засевам зернавымі культурамі і травамі. Ужо зараз мы распачалі зямную парыхтоўку да мелярацыйных работ. Калгасы стаяць на чыме Кольчак, Рыгор Навікоў рыхтуюць традыцыйныя апараты. Апроч таго мы рыхтуюць шэфі, талары і іншыя інструменты. Арганізавана праходзіць работа на расчыстку хмызнякоў, на якую штодзённа выдзяляюць 40—50 калгаснікаў. Калгаснікі Вязімір Кольчак, Дзям'ян Русакоў, Юрка Шастун і іншыя на расчыстку.

Па прыкладу калгаснікаў сельгасарцелі „Ударнік“

МАГЛЕЎ. (Кар. «Звязь»). У мінулым годзе ў Асіпавіцкім раёне план асушкі балот быў выкананы на 120 проц. Апроч таго, было аздэкавана паўкровавод з паду і лугоў на плошчы ў 1.267 гектараў. План расчысткі і расчыстка зямель ад хмызнякоў выкананы на 147 проц. Многія калгасы ў раёне з'яўляюцца спрадвечна асушанымі ў асваенні зямель. Калгас «Серававіч», Верайлоўскага сельсавета, пры плане ў 50 гектараў асушыў 100 гектараў балота. Прыкладу калгаснага «Серававіч» паслявалі «Большавіч», «Ударнік» і іншыя калгасы гэтага-ж сельсавета. Калгас імяні Кірава, Ясенскага сельсавета, плана асушкі на 1940 год не меў, але перадавыя калгаснікі правялі ініцыятыву.

Рыхтуемца да асушкі балот

Гутарка з саркатаром Любанаўскага Бюро Лобаніскага РК КП(б)З абмеркавала план мелярацыйных работ на 1941 год. Галоўная ўвага будзе звернута на асваенне ўжо асушаных плошчаў і рамонту існуючай асушальнай сеткі. За тры кварталы МТС павінна быць паліята 2.400 гектараў балот, асушальных у мінулым годзе. На асобных участках разгорнуцца валькі работы па рамонту калектараў і асушальных, пракаладзеных

Аб механізацыі торфаздабычы

Торфяная прамысловасць Беларусі з года ў год мае сваё аблічча. На торфяных палях працуюць дзясяткі скраперна-аватарных машын, гіравалетарных ўстаноўкі і спецыяльныя машыны на ўзбярэжжы каналаў і фрэзернага торфу. У біягасініцы на заводзе «Свабода» аватарны спосаб здабычы торфу будзе заменены гіравалетарным, на заводзе «Лукіска» — фрэзерным. Па ўсіх працэрных заводах сістэма Галоўторфа БССР здабыча механізаваным спосабам складае сёння 72,1 проц. усяй здабычы торфу. У сезоне 1941 года будучы механізацыя працы сушы, узбяр'і і пагрузкі торфу. На адным з прапавіх працэсаў — пагрузцы гіраторфу — будучы прымянені дэмантаж гуменні, якія замяняць калы 100 чалавек. Узбяр'і фрэзернага торфу на торфазаводзе імяні Орджанікідзе намечана праводзіць машынамі УМФ (уборачныя машыны фрэзернага торфу). Прапавіх працэсаў працэсаў пагрузачна-разгрузачных работ прымушае ўдзяліць асобную ўвагу гэтаму пытанню. Для пагрузкі адной тысячы тон торфу ў вагоны патрабуецца 300 — 350 чалавек. Толькі на адну заводзі ім. Орджанікідзе для забеспячэння пагрузачных работ у 1940 годзе патрабавалася 60 тысяч чалавечых дзён.

НА СПЕКТАКЛІ

(«Мяшчане» М. Горькага ў Брэсцім абласным рускім драматычным тэатры) Спектаклем «Любоў Ярава» Трап'яна малды рускі драматычны тэатр пачаў сваю работу ў горадзе Брэсце. Гэтымі ім'ямі тэатр паказваў глядачу новы спектакль — «Мяшчане» М. Горькага. Аб'една гэтыя спектаклі прапавіхаваныя калектывам ажно ў часе вучобы ў Маскоўскім інстытуце тэатральнага мастацтва імяні Луначарскага, пад агульным кіраваннем народнага артыста СССР ордэна Леніна М. М. Тарханова. Спектакль «Мяшчане» (пастаноўшчыкі В. Мільшанін і заслужаны артыст РСФСР В. Белакораў) пачынаецца так, што гледачы становяцца як-бы вышчэпковымі сведкамі надзвычайнага, сумнага жыцця. Божны вачар у зорку невадзейнай кватэры Бессяменца, старшынцы малярнага паза, дачка Таціна (артыстка М. Пастухова) чытае выгук, а далёкая сялячка Поля (артыстка П. Ткачова) сядзіць ля стала і мые. І за чаго-ж аднастайны і сумныя вачары! Зяцтва, нібы зярок і ложж ідзе ў гэты час, прылягае шуміць за аном і святло жыць набірае, жоўтае, і пены людзей вядуць, тогія, і ўсе наўкола поўна вальнасці, бескаляровасці: «Сумна...». У першым-жа акце сын Бессяменца, былы студэнт Пётр (артыст А. Петрасян) гаворыць: «Па вачарам у нас у доме неак асабліва... Цесна і паўра. Усе гэтыя вачарыя рэчы нібы вырастаюць, танавацца ажно большымі, пажышчым... І вынасяюць паветра, перашкаджаюць дышаць». І атрымліваецца ўражанне, што тут адушаўленымі з'яўляюцца рэчы, а не людзі. Гэта вельмі добра ачувае пахобік Бессяменца, пачынае Пётр (артыст В. Мураўёў), які Пятра называе «неадушаў-



Многастагодняя Барысаўская запалкавая фабрыка імяні Кірава Е. Салаў'ева, якая, уключыўшыся ў сацыялістычны імяні XVIII Усеагульнага партыянафернага, выконвае нормы выпрацоўкі на III прэмію. Фото І. Дрыгаўкова. (БЕЛТА).

АРГАНІЗАЦЫЯ ЗДАБЫЧУ РЫБЫ ДЛЯ МЯСЦОВЫХ ПАТРЭБ

Пастава СМХ СССР і ЦБ ВКП(б) «Аб мерапрыемствах па павелічэнні вырабу тавараў шырокага спажывання і харчавання з мясновай сыравіны» — ажно адна з іх частак імяні XVIII Усеагульнага партыянафернага, выконвае нормы выпрацоўкі на III прэмію. Фото І. Дрыгаўкова. (БЕЛТА).

Пастава СМХ СССР і ЦБ ВКП(б) «Аб мерапрыемствах па павелічэнні вырабу тавараў шырокага спажывання і харчавання з мясновай сыравіны» — ажно адна з іх частак імяні XVIII Усеагульнага партыянафернага, выконвае нормы выпрацоўкі на III прэмію. Фото І. Дрыгаўкова. (БЕЛТА).

Абласная нарада работнікаў мясновай прамысловасці і промкааператыву

МАГЛЕЎ, 15 студзеня. (БЕЛТА). 14 студзеня адбылася абласная нарада работнікаў мясновай прамысловасці і промкааператыву. У нарадзе ўдзельнічалі прадстаўнікі ўсіх абласных аддзяленняў СМХ СССР і ЦБ ВКП(б) «Аб мерапрыемствах па павелічэнні вырабу тавараў шырокага спажывання і харчавання з мясновай сыравіны».

НА СПЕКТАКЛІ

які могуць ужо адрозніць праўду ад несправядлівасці. Яны прынеслі на сцэну тая-ж вострыя канфілікты, якія нараджаюцца жыццём і існуюць у жанні. І імяна асоль напачатку сцэны выраваць з гэтай сумнай, дупнай і гнускай абстаноўкі. Вось гэта імкненне выраваць з захалуся на волю, да сонца і назае імгнілічывы характар усёму спектаклю, усёму сімвалічнаму дзеянню. Не гледзячы на тое, што ўзаемаадносінні героў выначаны амаль бытавымі сувязямі, спектакль узятаецца значна вышэй, выраваецца з бытавых сфэр, ахоплівае больш шырокае гарызонтны. Спектакль не толькі гаворыць і разбівае мяшчанства, яго змяняе, яго трагічнае, але і яра паказвае ачуванне гістарычных падзей у пачатку XX стагоддзя. Артыст А. Яценіч у ролі Бессяменца паказвае, вядучую ўнутраную драму, Уся яго трагедыя ў тым, што ён не верыць у сваё жыццё — Пятра і Таціну. Яму падае за ўсё тое, што не бачыць у дачцы «нікай прыроды... Нічога гэтага магнага...». А дачка яра яна, калі Бессяменца сядзіць за сталом і гутарыць аб гаспадарскім разліку і вынайсці галавы пачынае ўжываць прыроду і арыст і разгубленасць. Сімвалічная і выключная сіла сілы ў другім акце, калі Ніл (артыст С. Лаўроў) стаіць ля верхняга акця сілы і галавоў уярэцца ў стэль: «У гэтым доме і такая гаспадарка... гаворыць ён і Гаспадар той, хто працуе». Таціна (М. Пастухова) — ажно з трагічных вобразаў спектакля. Яна сядзіць

Крытыка і бібліяграфія

Заўвагі на сутнасці

Гэтымі дзямі вышлі з друку 7-тысячным тыражом невялікая кніжачка вершаў для дзяцей маладога паэта А. Куперштыка «Мой другая». Выпусціла кніжачку рэдакцыя дзіцячай літаратуры Дзяржаўнага выдавства пры СМХ БССР. У нас навучыліся і зяцтва прывяклі ўжо гаварыць аб тым, што справа выдання мастацкай літаратуры для дзяцей патрабуе ад аўтара і выдаўцы асаблівай клопатлівасці. Яно так і ёсць. Рэдакцыя дзіцячай літаратуры, маючы зусім добры намер, стараецца тэкст кожнай такой кніжачкі аздобіць малюнкамі. Але вось тут вельмі часта і здараецца бяда. Тэкст нярэдка ілюстравецца такімі малюнкамі, якія, як кажуць, ні сабе паглядзець, ні людзям паказваць. У кніжачцы «Мой другая» так і вышлі. Божны чытач, разглядаючы малюнак да верша «Восемдзесяць» (мастак Р. Кроль), гэты паказана бабуля з унучкай, апраў пастанавіць тэарэ забавунае пытанне: хто-ж старшыня бабулі ні ўнучка? І, багумоўна, толькі маючы жыццёвы вопыт чытач прызнае старшай бабулю... Мала нагадае слячае дзіці малюнак да верша «Наш Пятра». Гэтым малюнку нехалае толькі крыліяў, а так вынаў-бі дасканалы «святлы мунічкі» анёлаўскай народы. І толькі паці нагадаваць ад дзіцячым пакоі. У малюнку нават не захавана прапавіх міждзячкі. Прыкладвай заўвагі застудовае малюнак да верша «Умка». Справа тут у наступным. Хлопчык Умка ідзе на гарадскі вуліцы першы раз у школу. На яго ўсе звяртаюць увагу. А паставілі міліцыянер «вынаўшчыў» ў стругу і прыкладу да казырка руку—свайго роду пачотная вярта. Ці рэальна гэта? Рэдактар кніжкі П. Горкаў і мастак Р. Кроль могуць сказаць: «Гэта-ж жарта». Дык нікава змятаць у рэдактара і мастака: а ці падумаў вы, таварышы, аб раскрыццёвай захотлівасці нашага жарта да таго чытача, на якога разлічана кніжачка? Табі, з дазволу сказаць, жарта (малюнак) разбівае ў дзіцячым звышнасці і не салейнічае развіццё ў іх таго, за што кожны дзень змагаюцца настаўнікі, — пацупія скрамасці. Чым заслужыў гэты малышт таго афіцыйнага павялі да рослых—чэці і іншата?

Справы і людзі Мінхарчгандля

Партыя і ўрад патрабуюць ад гандлёвых работнікаў дорадзаваных адносін да дарадчых ім справы, дарадчых адносін спецаасовага вынайсці дарадзаваных заданніў. Задаваць павышэнне павышэння працы насельніцтва, захоўваць велізарныя матэрыяльныя каляноўна, якія знаходзяцца ў гандлёвым абароне, — асноўная задача гандлёвых прадпрыемстваў. Імя працуе Мінхарчгандля, на які складзена адказнасць за арганізацыю ў сталіцы горадзе гандлю харчовымі прадуктамі? Спавітаўца Мінска яшчэ не ачуваецца чотай работы Мінхарчгандля. У гандлёвай сетцы гэтай арганізацыі ёсць з'яўляюцца, на якія самі кіраўнікі глядзяць сцюб палым, чым на сутнасці патрабуюць ім. У многіх магазінах маюць месца абмыванне, абмыванне, абмыванне спажываць, самасабяжненне і спекуляцыя. Кіраўнікі Мінхарчгандля не вядуць барацьбы з гэтым злом.

П. Н. АНТОНАУ, нач. Галоўнага ўпраўлення рыбнай прамысловасці пры СМХ БССР.

Вось характэрныя факты. Загідчык магазіна № 28 П. Аляксеевіч сістэматычна займаецца падворбай дакументаў і спекуляцыяй. Ён у рабочы час хадзіў на базар, окуляў рагату хмелю і сёвей, адкарміваў у сабе дома хмеля, забіваў і прадаваў мяс і саяз на базары па спекуляцыйным цэнах. Гэтым спекулянтам дапамагаву загідчык магазіна № 102 Сявельчук, які адусінуў хмеля па 30 і больш кілограмаў пентага хмеля для аборку жыўбы. Аляксеевіч у мэтах прысваення прашай павялічыў суму 32 рагатунаў за даставу прадуктаў у магазін. А дзяржтар Мінхарчгандля тап. Любіч пугавуў жульніцкім махінаўнікам Аляксеевічам. Гэта павяраюцца дакумента. Вось ажно з іх.

Перадавы Дом сацыяльнай культуры

Дом сацыяльнай культуры Пікінічы быў адной з самых зааулаўных палітыка-асветных устаноў у Рагавіцкім раёне. Сарог насельніцтва не праводзіла пятай культуры-масавай і выхваўчай работы. Дом заўсёды пуставаў. Непазаваным стаў Дом сацыяльнай культуры пасля таго, як загідчык яго прызначыў маладога комсамольца А. Саліча—уацельніца Усеагульнага сельгаспадарчай выстаўкі 1940 года. З першых дзён свай работы тав. Савіч пачаў арганізоўваць вакол Дома сацыяльнай культуры актыву, прыцягваў метастаючую ілюстрацыю. У клубе часта праводзіла нікавыя даклады, лекцыі, гутаркі на розныя тэмы. Рагуларна аздін раз у тыдзень дамаасцраўна мастацкія кінофильмы. Сіламі драматурга ставіла спектаклі. Апрача драматычнага працуюць абаронныя гурткі. У клубнай бібліятэцы палічавана 2.230 розных кніг. Вельмі выбар мастацкай літаратуры. 300 чалавек з'яўляюцца пастаяннымі чытачамі бібліятэкі. За ўзору работу тав. Савіч прыміраван каштоўныя надарування. П. КІМОВІЧ.

Англа-германская вайна
Германскія паведамленні

БЕРЛІН, 15 студзеня. (ТАСС). Германскае камандаванне паведамляе: на працягу 11 студзеня германская авіяцыя з прычыны неспрыяльных метэаралагічных умоў абмежавалася разведкай над Паўднёва-заходняй Англіяй.

Англііскія паведамленні

ЛОНДАН, 15 студзеня. (ТАСС). Як паведавае агенства Рэйтар, 14 студзеня ў Лондане не аб'яўлялася паветраная трывога. Вечарам не было атрымана паведамлення аб палётах самалётаў праціўніка на італьянскія раёны Англіі.

Вайна паміж Грэцыяй і Італіяй

АФІНЫ, 15 студзеня. (ТАСС). У зношчонай грэчаскай камандаванні, апублікаванай учора вечарам, адзначалася пэўная актывізацыя на франтах.

У паведамленні грэчаскага міністэрства дзяржаўнай бяспекі, апублікаваным учора вечарам, паведамлялася, што італьянскія авіяцыя бамбардывавала Пруву. Пашкоджаны некаторыя будынкі, Афрыкія, бамбардываваны таксама шэраг іншых раёнаў Козані і Сіятысты. Афрыкія і пашкоджаных няма.

Зводка італьянскага камандавання

РЫМ, 15 студзеня. (ТАСС). Італьянскае камандаванне паведамляе: на грэчаскім фронце адзначаюцца змяненні мясцовасці характару.

У Кіпрэ і артылерыі ў раёне Тобрука і Джарубуба, Італьянскія самалёты паспяхова бамбардывавалі бронетанкавыя часткі і артылерыйскія пазіцыі. Непрыяцельскае авіяцыйнае збралі некалькі палётаў на пярэдняй лініі.

Перагаворы паміж Японіяй і Галандскай Індыяй

НЬЮ-ЁРК, 15 студзеня. (ТАСС). Як паведавае агенства Асоцыяйтэд Прэс, улады Галандскай Індыі патрабавалі ад Японіі гарантыі, што тавары, якія яна мае намер закупіць у Галандскай Індыі, не будуць перадапраўляцца ў Германію. Мяркуюць, што патрабаванні такіх гарантыяў можа сарваць перагаворы.

НАЛЁТ ГЕРМАНСКИХ САМАЛЁТАУ НА ПЛІМУТ

НЬЮ-ЁРК, 14 студзеня. (ТАСС). Карэспандэнт агенства Асоцыяйтэд Прэс, які знаходзіцца ў Пілмуте, паведавае, што ў ноч на 14 студзеня германскія бамбардываючыя самалёты калі 10.000 заважлівых бомб і многа тон уразіваўшых яшчэ і на порт Пілмут. Страты вельмі вялікія.

З'езд „Народнага канвента“ ў Англіі

ЛОНДАН, 14 студзеня. (ТАСС). 12 студзеня ў Лондане адбылося адкрыццё з'езда „Народнага канвента“. Прысутнічае 2.300 дэлегатаў розных арганізацый (грамадзянскіх, рабочых і жаночых кааператываў арганізацый). Сярод дэлегатаў — многа салдат і жыхароў.

З'езд адкрыўся прамай арганізацыяй лонданскага саюза будаўнікоў Атамса. Ён папрасіў, што асноўныя задачы руху „Народнага канвента“ з'яўляюцца барацьба за павышэнне жыццёвага ўзроўня рабочага класа, за аб'яднанне і разшырэнне дэмакратычных правоў працоўных, барацьба за стварэнне ўлада, які абмяжоўвае па пароніх масы.

Ваенныя дзеянні ў Кітаі

У ЦЕНТРАЛЬНЫМ КИТАІ. Услед за захватам горада Сянган (у 35 кілометрах на паўднёвы ўсход ад Нанчжана) і раду іншых дробных пунктаў кітайскай вайскай прадаўжаюць прасоўвацца на поўнач. Набліжаюцца да Нанчжана, які азначаюць вёска ад астатніх японскіх войскаў.

У паўночна-ўсходняй частцы правінцы Хуань кітайскія разбурылі два чыгуначныя месцы паблізу станцыі Луна, на Каптон-Уаньскай чыгуначнай лініі, па поўнач ад Чжэньчэна. У выніку гэтага рух на чыгуначнай лініі прыпынен.

вай Англіі. Устаноўлена, што палёт, якія падтрымалі германскай авіяцыяй ў апошнія ночы на вайсковыя аддзелы ў Пілмуте і Портсмуте, далі эфектыўныя вынікі.

дамленні аб палётах самалётаў праціўніка на італьянскія раёны Англіі. Пач на 15 студзеня прайшла операцыя па ўсёй Англіі. Англііскія самалёты не праводзілі ніякіх палётаў над Германіяй.

НЬЮ-ЁРК, 15 студзеня. (ТАСС). Паведавае паведамленне агенства Юнайтэд Прэс, грэчаскія і англііскія самалёты, італьянскія бамбардывавалі Валону, набышы пашкоджаны парту і паўночнай частцы горада. Бамбардываваны таксама італьянскія веныны лагер паблізу Валоны. Забыты 2 афіцэры і 23 салдаты.

Як паведавае агенства Асоцыяйтэд Прэс, прадстаўнікі грэчаскіх улад заявілі, што, не гледзячы на моцнае італьянскае супраціўленне ў раёне на поўнач ад Калурты, гракі прасоўваюцца на паўраску да Берага.

каторыя пунеты Ліві, Разбурана некалькі будынкаў. Ва ўсходняй Афрыцы, на граніцы Англія-егіпецкага Сулапа, адбыта атака перпрыяцельскіх механізаваўшых частак. Італьянскія авіяцыя бамбардывавала і абстрэла з кулямётаў грузавыя і вайсковыя праціўніка. Непрыяцельскія самалёты бамбардывавалі Гораж, Таргата, Маяле і Мога. Ёсць дзясныя разбуранні.

рантыя можа сарваць перагаворы. Пры папярэдніх перагаворах, калі Японія заявіла аб сваім жадаіні набыць вялікую колькасць каучука, волава і конны, улады Галандскай Індыі адраў зацікавіліся, ці не будзе частка гэтых тавараў прызначана для Германіі.

ЧУТКІ АБ НАДЫХОДЗЯЧАЙ РЭАРГАНІЗАЦЫІ УРАДА ВІШЫ

НЬЮ-ЁРК, 15 студзеня. (ТАСС). Паведавае паведамленне агенства Асоцыяйтэд Прэс, Лаваль, мабыць, у бліжэйшы час вернецца ў Вішы, дзе, магчыма, атрымае назначэнне пост ва ўрадзе. У добра інфармаванах кругах прадказваюць, што ў бліжэйшыя некалькі дзён, як відаць, адбудзецца рэарганізацыя ўрада Вішы.

З'езд „Народнага канвента“ ў Англіі

ЛОНДАН, 14 студзеня. (ТАСС). 12 студзеня ў Лондане адбылося адкрыццё з'езда „Народнага канвента“. Прысутнічае 2.300 дэлегатаў розных арганізацый (грамадзянскіх, рабочых і жаночых кааператываў арганізацый). Сярод дэлегатаў — многа салдат і жыхароў.

З'езд адкрыўся прамай арганізацыяй лонданскага саюза будаўнікоў Атамса. Ён папрасіў, што асноўныя задачы руху „Народнага канвента“ з'яўляюцца барацьба за павышэнне жыццёвага ўзроўня рабочага класа, за аб'яднанне і разшырэнне дэмакратычных правоў працоўных, барацьба за стварэнне ўлада, які абмяжоўвае па пароніх масы.

Ваенныя дзеянні ў Кітаі

У ЦЕНТРАЛЬНЫМ КИТАІ. Услед за захватам горада Сянган (у 35 кілометрах на паўднёвы ўсход ад Нанчжана) і раду іншых дробных пунктаў кітайскай вайскай прадаўжаюць прасоўвацца на поўнач. Набліжаюцца да Нанчжана, які азначаюць вёска ад астатніх японскіх войскаў.

У паўночна-ўсходняй частцы правінцы Хуань кітайскія разбурылі два чыгуначныя месцы паблізу станцыі Луна, на Каптон-Уаньскай чыгуначнай лініі, па поўнач ад Чжэньчэна. У выніку гэтага рух на чыгуначнай лініі прыпынен.

Ад'езд старшыні германскай дэлегацыі

14 студзеня г. г. з Масквы выехаў старшыня германскай дэлегацыі пасланнік міністэрства замежных спраў п. К. Шнурэ.

На Беларускім вакзале старшыню германскай дэлегацыі пасланнік міністэрства замежных спраў п. К. Шнурэ праводзілі: пам. Навольна Бамісара знешняга ганцля СССР тав. А. Д. Круцікаў, генеральны сакратар НКЗС тав. А. А. Собалеў, заг. цэнтральна-еўрапейскага аддзела НКЗС тав. В. Н. Паўлаў, нач. працэдуры часткі НКЗС тав. С. А. Шыўкоў, пам. заг. працэдуры аддзела НКЗС тав. Ф. Ф. Малацюк, нач. сэнтара аддзела ганцляўскага НКЗС тав. Тачылін, а таксама састаў германскага пасольства на чале з падзвычайным і паўнамоцным паслом Германіі ў СССР п. фон дэр Шуленбург.

Балгарскія газеты апублікавалі заяву ТАСС

САФІЯ, 14 студзеня. (ТАСС). Балгарскія газеты „Мир“ і „Славо“ апублікавалі поўнае заяву ТАСС.

БАЛГАРСКАЕ АБВЯРЖЭННЕ

САФІЯ, 14 студзеня. (ТАСС). Балгарскае тэлеграфнае агенства паведавае наступнае паведамленне: «У сувязі з тэндэнцыямі чуткамі, распаўсюджанымі за граніцай, аб прасоўванні германскіх войскаў у Балгарыю і аб вышаматываных дэмаршах на гэтым поўдні, Балгарскае тэлеграфнае агенства ўваўнаважала заявіць, што ніякі імпэраўніцкія войскі не праходзілі ў Балгарыю і што балгарскі ўрад не рабіў ніякіх дэмаршаў перад імпэраўніцкімі ўрадамі, наколькі для падобных дэмаршаў не існуе ніякай прычыны».

Востры недахоп харчавання ў Францыі

ПАРЫЖ, 15 студзеня. (ТАСС). Горад і масавая галечка нарастаюць у Францыі літаральна з кожным днём. Азін за другім дэпартаменты і буйныя гарады краіны даюць ураду Вішы аб вышаматываных іх харчовых запасаў. У гарадах пачынаюць унікацца розныя сутраці харчу. У Ліоне на цэнтральным харчовым рынку побач з варажамі прадаюцца ваверкі і іератры. Галадаюць насельніцтва пацярпеўша на гэтым годзе мясца прадукцыі, раскучаючы іх, не гледзячы на даволі высокую цану.

У многіх дэпартаменты Францыі пачынае пераробіцца харчовыя, маючы спецыяльныя прадукцыяныя карткі, якія даюць права на вышаматыванне, з прычыны абмежаваных рэсурсаў прадукцыі карткі будуць выдавацца цалер толькі хворым туберкулёзам у актыўнай форме і некаторым іншым катэгорыям цяжка хворых.

Адпаведна аб'яўлена, што з сённяшняга дня ўстава неможаўшы і вышаматываных на ўсёй тэрыторыі Францыі адцягваюцца пасажырыніклеты.

НЬЮ-ЁРК, 15 студзеня. (ТАСС). Як паведавае агенства Юнайтэд Прэс, у Парыжы амаль немагчыма дастаць прадукты харчавання. Яны прадаюцца толькі з пільна, па цане ў пяць разоў даражэй звычайна ўстаноўленай. Мясца, бульбы, мяса і гародніны нельга дастаць назават за высокую цану. Адпража прадаўцаў харчавання ў Парыж з сельскіх мясцовасцей немагчыма з прычыны прапартыўнай паліцыі. Па гэтай-жа прычыне ў Парыжы адсутнічае вугаль.

Амерыканскія пастаўні самалётаў Англіі

НЬЮ-ЁРК, 15 студзеня. (ТАСС). Як паведавае агенства Юнайтэд Прэс, у 1940 годзе ВНА атрымаў у Англію і Канаду 1.900 самалётаў — у шэсць разоў больш чым у пераходны годзе. За першы палавіны 1940 года ў Англію і Канаду было адпраўлена ўсяго 275 самалётаў, за другую — звыш 1.600. Экспарт самалётаў у 1939 і ў першай палавіны 1940 года быў невялікі з прычыны таго, што канструкцыі амерыканскіх самалётаў пераглядаліся на самалётах апошніх выпуску ўстаноўлены самазакрываючыся бакі, броня і павялічана ўзбраенне.



Дзеці на гімнастычным курсанце рэспубліканскай школы піонерважых і выкладчыкаў фізкультуры пры ЦК ЛКСМБ.

ПРАЦЫ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ І ЛІТАРАТУРЫ

(Гутарка з вучоным сакратаром інстытута мовы і літаратуры Акадэміі навук БССР тав. Гурнін)

У 1940 годзе Інстытут мовы і літаратуры Акадэміі навук БССР падрыхтаваў рад навуковых работ. Ужо надрукавана навуковая граматыка беларускай мовы, складзеная тт. Лопыным, Гурнін, Шкляр і Рышкіна, пад рэдакцыяй акадэміка Я. Коласа.

Падрыхтаваны падручнік па беларускай літаратуры ў двух частках для вучняў 7—8-х класаў сярэдніх школ. Ён складзена з 12 раздзелаў.

Старажытная літаратура аж да XVIII стагоддзя ўключна асветлена ў ім агалюпным нарысе. Восем раздзелаў прысвечана разгляду апазітыў літаратуры («Тарас на Парнасе», «Змеіца» навіярату) і дэразвоўнага творчасці беларускіх пісьменнікаў: Дуніна-Марцінкевіча, Багушэвіча, Багдановіча, Пяткі, Я. Буналы, Я. Коласа і З. Бядулі. У другой частцы кнігі разглядаецца беларуская літаратура савецкага перыяда. Тут таксама змешчаны артыкулы пра творчасць пісьменнікаў заходніх абласцей БССР—М. Танка і Ф. Фістрэка.

Падрыхтаваны таксама падручнік і хрэстаматыя важнейшых твораў старажытнай беларускай літаратуры для студэнтаў вышэйшых навуковых устаноў.

Гэтымі днямі выхадзіць з друку першы ў СССР аўраюка-рускі слоўнік на 35 тысяч слоў.

У 1940 годзе праведзена 4 экзэмплярны на вывучэнне мовы ў заходніх абласцях рэспублікі. Далася на 10 раёнаў Вілейскай, Баранавіцкай і Беластоцкай абласцей. Напісан нарыс аб вайсковых у Гродненшчыне.

Інстытут прадаўжае работу па складанню беларуска-рускага слоўніка на 50 тысяч слоў. Слоўнік складзены ўжо на 30 тысяч слоў.

150-годдзе сельскай школы

РАГАЧОУ. У 25 кілометрах ад Рагачова раскінулася прыгожае сяло Азяраны. У цэнтры вышаматыванна будынак школы з вялікімі светлымі вокнамі.

Азяранская школа — адна з старэйшых у Беларусі. Сяда працоўныя Рагачоўскага раёна адзначаюць 150-годдзе яе існавання. Адкрылася яна ў 1791 годзе ў пэрыяд будынку на мастацтва. У 1836—37 гг. пад школу быў пабудаваны другі будынак, таксама маленкай, з няўзыхайнымі пакоямі, пильнічымі вокнамі. Дзяцей у школу хадзіла мала. Да 1843 года тут займаліся выкладчыка звыш шляхты з Рагачова, Быхова, Магілёва, Оршы, Чарыкава, Пінска, Ашман. Толькі ў 1847 годзе было зроблена прымяць хваіць «пільнічых чыноў», а злучыўшы ўпершыню селі за парты толькі ў 1878 годзе.

У першыя ж годы ўстаноўлена на Беларусі савецкай улады сяляне вёскі Азяраны прыступілі да будаўніцтва новай школы. Не запомніла радавага, праславіла савецкага дзеяча.

Зараз у Азяранскай школе навукаецца 400 вучняў. У 8 класах выкладаюць 13 настаўнікаў. У будучым годзе ў школе будзе 9 класаў, а ў 1943 годзе яна ператворыцца ў поўную сярэднюю школу.

Многа гарацкіх патрыётаў сацыялістычнай рэвалюцыі выхавала школа за голы савецкай улады. Выхаванка школы Шына Івануша Паляева з вёскі Азяраны працуе ў Ленінградзе інжынерам, Кузьма Філатовіч Маспанав — лётчык Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, браты Аляксандр і Сяргей Паляевы навукаюцца ў ваенных вучылішчах. Многія выхаванцы школы — зараз званыя людзі краіны.

Настаўнікі школы працягваюць клопаты аб выхаванні мундх, загараваных людзей, свабодных будаўнікоў коммуністычнага грамадства. 10 год працуе ў школе вышаматыванна біялагі і хімік Вера Пярэньшэва на Юшкоўскай. Матэматыку выкладае валантыя педагог — дырэктар школы Павел Копанавіч Паж.

Рагачоўскі раённы аддзел народнай асветы рыхтуецца да юбілея школы. Лепшыя настаўнікі і вучні-выдатнікі будуць прэміраваны.

Новыя гукавыя кіноапараты ў сёлах

ПІНСК. Восенню мінулага года ў мястэчку Матэль, Іванушкаўскага раёна, адкрыліся першы ў абласці сельскія гукавыя кіноапараты. За працоўным час яго наведала 175,5 тысяч гледачоў.

Сяда ў буйных сёлах абласці акрыяецца 21 гукавыя кіноапараты. Гукавыя кіноапараты будуць адкрыты ў сёлах Вялікі Чучувічы, Лахва, у мястэчку Калжары, Лунінецкага раёна, у вёсках Спітаў і Хомск, Драгіцкага раёна, і інш.

У абласце ўраўненне кінофікацыі пачала паступаць апаратура.

Тактычныя заняткі на лыжах

ЗахаВА. У падрэзаванні, дзе камандзіраў тав. Панкраты, адбыліся першыя двухдзённыя тактычныя заняткі на лыжах.

Пасля марша за зноўнае палажэнне — кароткі прывал. Затым ляснікі рушылі ў наступленне. Асабліва добра дзейнічаў узвод пад камандаваннем курсанта Ефімушкіна. Перабегамі, скакаўшымі, прымаў, ляснічны, ад аднаго ўкрыцця да другога паступаючы ацэляліся. Да акупацыі праціўніка засталася каля 100 метраў. Раздзяленна каманда:

— Пахрытаваў гранаці, уперал! У акуп «праціўніка» палічелі гранаці. З воклічамі «ура!» курсанты вынілі ў атаку.

Заняткі прайшлі жыва і цікава. Яны з'явіліся першай трыпёркай да прадстава чалавечага кроса.

НАЛАДЗІЦЬ ВЫРАБ АЦЫДАФІЛЬНЫХ НАПІТКАУ

Яшчэ ў 1934 годзе мною выдзелена некалькі сотень розных карысных для чалавечага арганізму, так званых, ацыдафільных палачкаў. Адабрана лепшая — № 234, якая больш энергічна вядзе барацьбу са шкоднымі мікрабіямі ў кішэчніку жывога арганізма.

Культывіруючы гэтую палачку ў малаці, Павукова-даследчы інстытут харчовай прамысловасці БССР прапанаваў некалькі спосабаў вырабу ацыдафільнага малака і ацыдафільнага кефіра.

Ацыдафільныя напіткі можна з поспехам лячыць цяжкія страўніка-кішэчнічныя захворванні, выкажаныя школьнай кішэчнай флорай. Зразумела, што гэтыя напіткі могуць ужывацца і прафілактычна для папярэджання захворванняў.

Лепшыя спецыялісты па страўніка-кішэчнічных хваробах вырабаваліся ў 1934 годзе наш ацыдафільны кефір на хворых і вельмі якім магучым фактарам азараўлення арганізма з'яўляецца ацыдафільна палачка.

Інстытут харчовай прамысловасці на працягу раду год лабіраваў шырокага ўвядзення ацыдафільных напіткаў у вытворчасць, аднак, гэтыя прадукты вырабаваліся толькі на Мінскім і Вібецкім малаочных камбінатах, якія выпускаюць іх у пазначаных абмежаваных размерах і з вялікімі пераборамі.

Пара Наркамату мяса-малочнай прамысловасці і Белмаляктэсту папярэдняга тварам да патрэб працоўных і арганізавалі шырокае выраб ацыдафільных напіткаў не толькі ў Мінску і Вібецку, але і ва ўсіх гарадах БССР.

К. КУДЗІН, — старшы навуковы работнік заг. мікрабіялагічнай лабараторыі Навукова-даследчага інстытута харчовай прамысловасці БССР.

Узнагароджанне арганізатараў чырвонаармейскай мастацкай самадзейнасці

За поспехі ў развіцці чырвонаармейскай мастацкай самадзейнасці Ваенны Совет Заходняй Асобай Ваеннай Акрэгі ўзнагародзіў грамадзян і кампозітараў папулярнай групы байфой, камандзіраў і паіраграфікаў — арганізатараў мастацкай самадзейнасці і рад мастацкіх калектываў.

Граматы атрымалі змешчаны хор, які кіруе баец тав. Рышчана, малы сімфанічны аркестр пад кіраўніцтвам чырвонаармейска тав. Гардзіенка, музыканты-харавы ансамбль Н-скай часткі і інш.

За актыўны ўдзел у чырвонаармейскай мастацкай самадзейнасці Ваенны Совет абав'язваў пазіску народным артыстам БССР тт. Валамірскіму і Малоч, заслужаным артыстам рэспублікі тт. Валопіпу і Дзінсаву.

Паведамленне

Праўленне ССІБ паведамляе, што 17 студзеня, у 8 гадзін вечара, адбудзецца агульны сход пісьменнікаў з наступнай павестью дна:

1. Беларуская пазія за 1940 г. (даклады Г. Бярозкіна і Я. Шахаровіча).

На сход запрашаюцца пачынаючы пісьменнікі, выкладчыкі літаратуры і журналісты.

ПРАУЛЕННЕ ССІБ.

Адказны рэдактар Т. С. ГАРБУНОВ.

РАДЫЁПРАГРАМЫ

- 18 СТУДЗЕНЯ, СУВОТА Ст. РВ-18
00.07.—1. Тэатр па мікрафона. Янка Купала — «Паўліна». 2. Канцэрт з твораў савецкіх кампозітараў. 17.05.—Перадача для дзяцей — «Жанчыне школьна». 17.15.—Перадача для малодшых школьнікаў. В. Калеа — «Дудачка і гладыш» (казка). 17.30.—Літ. перадача. Юліушэра «Мая сям'я». 18.—Перадача па радыё. 18.15.—Канцэрт. Урачы ў оперы Рыжскага-Корскава. «Калічэй босмертне». 19.05.—Беларускі канцэрт з твораў Шумана. 20.15.—Перадача: «Вялікі мір Ільч Ленін» (па кнізе Яраслаўскага «Вялікія В. І. Ленін»). 21.05.—Літ.-муз. перадача. Пятро Глеба — «Мужнасць». 21.45.—Сымфанічны канцэрт з твораў Кабалеўскага, Хрэннікава і Муралі.

НА ЭКРАНЫ КІНОТЭАТРАУ РЭСПУБЛІКІ
ВЫПУСКАЕЦЦА
НАУКОВА-ПАПУЛЯРНЫ ФІЛЬМ
СІЛА ЖЫЦЦЯ
(АПОВЕСЦЬ АБ ЖЫЦЦІ ДЗІКІХ ЖЫВЁЛ).
Аўтары сценарыя: праф. П. МАНЦЕФЕЛЬ, Аператары: ордэнаносец А. ЗГУРЬДЗІ, М. ПІСКУНОФ, Т. ТРАНСКІ.
Рэжысёр ордэнаносец А. ЗГУРЬДЗІ. Кампозітар В. АРАНСКІ.
ВЫТВОРАСЦЬ КІНОСТУДЫ «МОСТЭХФІЛЬМ».
ВЫПУСК БЕЛАРУСКАЙ КАНТОРЫ «ГЛАВКІНОПРОКАТ».

А тэлье МОД
Мінскай швейнай фабрыкі „КІМ“
ПРЫМАЕ ІНДЫВІДУАЛЬНЫЯ ЗАКАЗЫ НА ПАШЫЎКУ верхняй вопраткі і лёгкага плацця (мужчынскія і дамскія каштумы, плаці і жаночыя плаці).
Заказы прымаюцца з матэрыялу атэлье і з матэрыялу заказчыка і ВЫКОНАЮЦЦА ВЫСОКАКВАЛІФІКАВАНЫМІ МАЙСТРАМІ.
Тэрмін выканання заказа — 20 дзён.
У АТЭЛЬЕ ЕЩЭ ПОФАВЯРКАТ ВЫРАБАЎ, які забеспечвае выпуск заказаў ў 5—10 дзён.
ЕЩЭ ВЯЛІКІ ВЫВАР РАЗНАСТАЙНЫХ ТКАНІН.
ПРЫЁМ ЗАКАЗАУ ПРАВОДЗІЦЦА ШТОДЗЕННА з 11 г. раніцы да 7 г. 30 м.
вечара на адрасу: Ленінска, 11.

РАДЫЁРАМОНТНЫЯ МАЙСТЭРНИ «СОЮЗТЕХРАДИО»
9 г. МІНСКУ і г. МАГІЛЕВЕ
ПРЫМАЮЦЬ ЗАКАЗЫ ПА РАМОНТУ РАДЫЁПРЫЁМНІКАЎ усіх тыпаў і РОЗНАЙ ІНШАЙ РАДЫЁАПАРАТУРЫ.
ТАКСАМА ПРЫМАЮЦЦА ЗАМЕЖНЫЯ РАДЫЁПРЫЁМНІКІ ўсіх сістэм для рамонту і пераключэння на савецкія лямпы.
ДЛЯ ВЫГОДЫ НАСЕЛЕНЦТВА МАЙСТЭРНИ ТАКСАМА ПРАЦЮЮЦЬ І ў ВЫХОДНЫЯ ДНІ.
АДРАСЫ МАЙСТЭРАНЬ:
г. МІНСК, вул. Кірава, 24, тэлефон № 21-204;
г. МАГІЛЕВ, вул. Будзінскага, дом ім. Будзінскага